

У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі працуе выставка фатографа Марыны Бацюковай “In zoom”, адзін з наймногіх праектаў летняга сезона.

Аснову экспазіцыі склала серыя “Свае гісторыі”, знаёная і беларускаму, і міжнароднаму гледачу. Але новая выставка служыць узорам таго, як з часам ужо зробленая праца трансфармуецца, прырастает новымі сэнсамі. Пасля некалькіх гадоў, адданых ідэі “фатаграфіі пра фатаграфію”, пасля здымак у інтэр'ерах, Марына Бацюкова склала гэту ма-заіку і аформіла яе ў альбомнае выданне (дарэчы, выдавецкі вельмі ўдалае і паспяховае). Зараз скончаныя “Свае гісторыі” цэласна прадстаўлены ў экспазіцыі асобным блокам. Гэта фатаграфіі ў кантэксле прыватнага жыцця, з тых, што ўсе мы пакідаем на віду і на памяць — аб родных, аб тых, каму пасылаем сардэчную любоў і падзяку. Праз гады, пера-ступаючы межы.

Але Марына не адносіцца да мастакоў, якія знаходзяць свой прыём — тэхнічны і стылістычны — ды выкарыстоўваюць яго бясконца. Таму ў “In zoom” гледач бачыць і іншы блок:

Годнасьць шырыні погляду



да каліровых адбіткаў да-дадзенія чорна-белыя, часта пазнейшыя, і іншыя фарматы, што таксама важна для медыума фатаграфіі. І вядома, гэта іншыя серыі, невялікія цыклы. Як і “Свае гісторыі”, яны зняты ў розных краінах свету: Беларусь, Літва, Францыя, Польшча, Ізраіль і многія іншыя. Мабыць, няма сэнсу шукаць знаёмае: некалькі кадраў з “Лістой святлом” (2007), некалькі з “Ізраільскага дзённіка”

(фестываль “Арт-Мінск”, 2018) спыняюць дасведчана-га гледача, але асобная фатаадбіткі розных гадоў ані менш цікавыя.

Чаму такое злучэнне аказалася магчымым? З камернага асяроддзя, ад хатніх архіваў, аўтар выхо-дзіць у навакольны свет. І вядзе за сабой нас, прапаноўваючы абсалютна арганічны і адкрыты працяг “сваіх гісторый”. Зной-дзенія слова набылі новыя аўтам, новыя наратывы.

З экспазіцыі выставы “In zoom”.

Пры тым, што самі сю-жеты ніхто не распавядае: яны застаюцца глядацкім жаданнем паразважаць, ці пошукам алгадкі, ці досведам. Умоўна называючы гэты блок стрыт-артам, можна пазначыць яго асноўныя рысы: ритм гарадскога жыцця, зачара-ванне людзьмі, сотні архі-тэктурных, бытавых, пры-родных падрабязнасцяў, якія ствараюць вонкавую прастору. І вядома, святло, выразныя кампазіцыі, гра-фічныя контрасты.

Цікава, што Zoom у да-дзеным выпадку гэта і ме-ханізм факусіроўкі, звычай-ная для фатографа опцыя, і адначасова дыстанцыя. Фатограф па-ранейшаму — на адлегласці, ён не ўклю-чаны, ён прытрымліваецца пазіцыі назіральніка. Яго ўласныя гісторыі застаюцца па-за кадрам, як бы пры-

гожа ён ні распавядаў пра працэс здымкі. Гісторыі вакол — невычарпальная, паколькі ёсць у нас магчы-масць бачыць гэты свет у самых розных яго праявах. А глядацкія гісторыі, да-міркаваныя, даскладзеныя, яны зусім адкрытыя ўсім вятрам: атрыманы візуаль-ны імпульс уключае асабіс-ты ўспаміны ці планы на будучыню.

Мне ўяўляеца, што на-гледжанасць — яшчэ адзін важны аспект, які ёсць у праекце. Здавалася б, для фатографа — звычайная справа. Але на жаль, гэта не так, у гэтай частцы беларус-кай фотасупольнасць шмат губляе. Геаграфічна, інтэ-лектуальна, з пачуцшэвай практикай спазнання, на-ват цялеснай, тактыльнай, і візуальнай досвед чалавека становіща іншым. Мастак пера-працоўвае яго па-свой-

му, але і гледачу патрэбна гэта нагледжанасць. Хай гэта будзе толькі эмачыйны погляд па-за сябе, або пра-гматычны, канкрэтны, але і ён дае неабходны вопыт успрымання. Дагледжа-насць для “In zoom” — гэта не толькі панарама інтэрэсаў Марыны Бацюковай, але і пляцоўка для разва-жання і інтэрпрэтацый гледача, тое, што называ-ецца шырынёй погляду.

Марына — безумоўна, сталы аўтар. Яе адрознівае вельмі прадуманы, я б казала, дыхтоўны падыход прафесіянала. Погляд і суперажыванне мастака, інтэлектуальная інтэнцыя і распрацоўка ідэі, тэхнічнае абсталяванасць, камунікацыі і маркетынгавая “ўпакоўка” праекту — усе гэтыя складнікі ў Марыны збалансаваныя. У чарговы раз “In zoom” паказаў здо-льнасць аўтара да камбіна-цыі матэрыялу і развіцця яго сэнсавых гарызонтаў. Як “Рызомы” (Шорт-ліст Нацыянальнай прэмii ў галіне візуальнага мастацтва 2019-2020) былі інтэграваныя праектам, з лагічнай канцептуалізацыяй, так і “In Zoom” абурнаваны і акрэслены — у сваіх вектара-х, у адкрыласці да пера-менай.

Праца выставы працяг-нутая да 25 верасня.

Любоў ГАЎРЫЛЮК,
арт-журналіст

